

Наименование ТВП: Гроново



© С. Левый

Код: BY027

Географические координаты: 53° 34' N 31° 24' E

Административная принадлежность: Могилевская область:
Чериковский район

Площадь: 763 га

Критерии: A1

Национальный природоохранный статус: не має

Международный природоохранный статус: ТВП міжнародна значнасці

Общее описание:

Тэрыторыя знаходзіцца ў пойме р. Сож. Паўночная частка – поймавыя лугі пераважна адчыненыя з невялікімі курцінамі хмызнякоў і верб. Тэрыторыя мае ўзвышаныя ўчасткі, якія чаргуюцца з паніжэннямі, часта залітымі вадой. Луг па левабярэжжы актыўна выкарыстоўваецца для выпаса кароў.

Левы бераг ракі ў межах тэрыторыі абрываісты вышынёй 1,5 - 4 метра, на невялікім участку пакрыты хваёвым лесам, правы бераг - спадзісты, парослы вярбой.

Участак лесу ў межах ТВП плошчай 320 га. Пераважаюць саснякі, ў тым ліку

стараўзростныя, чаргуюцца з высечкамі і маладнякамі. У першым квартале Вепрынскага лясніцтва Чэрыкаўскага лясгаса на плошчы 15 га знаходзіцца Рэспубліканскі батанічны помнік прыроды «Вепрынская дубрава». Дубрава ялова-кіслічная, узростам больш за 200 гадоў.

Насупраць ТВП на правым беразе знаходзіцца г. Чэрыкаў.

Тэрыторыя ТВП выкарыстоўваецца для выпаса кароў, лесагаспадарчай дзейнасці, рыбнай лоўлі і адпачынку.

Основные биотопы:

Разнатраўныя поймавыя лугі – 58%, саснова-дубовы лес па сухадолу – 42%.

Птицы:

Арнітафаўна ТВПдаследавана недастаткова. Поўны відавы склад птушак не вядомы.

На тэрыторыі ТВП Гронава знаходзіцца самая вялікая ў Беларусі гнездавая групоўка сіваграка *Coracias garrulus*, вядомая на сёняшні дзень. У старавазрасным сасняку апошнія гады адзначаецца 8-10 пар. У пойме Сажы знаходзіцца даволі вялікі дупеліны ток – больш за 20 самцоў.

Другие группы животных:

даследванні на праводзілісь.

Состояние редких видов птиц:

Виды	Статус	Количество	Год/период оценки	Точность оценки	Тренды	Критерий ТВП
Выпь большая <i>Botaurus stellaris</i>	гн	1 с	2012	Т		
Аист белый <i>Ciconia ciconia</i>	зал	+	2012	П		

Виды	Статус	Количество	Год/период оценки	Точность оценки	Тренды	Критерий ТВП
Коростель <i>Strix strix</i>	гн	20-25 с	2012	Э		
Турухтан <i>Philomachus pugnax</i>	мг	+	2012	П		
Дупель <i>Gallinago media</i>	гн	26-28 с	2008	Т	↔	A1
Обыкновенный зимородок <i>Alcedo atthis</i>	гн	3 п	2009	Т		
Сизоворонка <i>Coracias garrulus</i>	гн	8-10 п	2009-2010	Т	↔	A1
Чеглок <i>Falco subbuteo</i>	гн	1 п	2009	Т		

Другие редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды:

не адзначана.

Угрозы:

Высечка старых дрэваў.

Зарастанне адкрытых біятопаў хмызнякамі.

Рекомендации по сохранению:

Забараніць высечку старых дрэваў.

Праводзіць мерапрыемствы па прадухіленню зарастання паплавоў хмызнякамі.

Стварыць біялагічны заказнік мясцовага значэння.

Источники информации:

Тарантовіч М.В., Монгін Э.

Составители : Тарантовіч М.В., Монгін Э.

** Использование размещенной здесь неопубликованной информации для научных публикаций без письменного соглашения ее авторов запрещено. В случае использования части контента или страницы целиком на других интернет-ресурсах, обязательна ссылка на авторов и сайт iba.ptushki.org*